

КОШТ 2 РУБ.

Пралетары ўсіх краеу, злучаюцца!

# Савецкая БЕЛАРУСЬ

ВЫДАНЬНЕ РЗУКОМУ САЦЫЯЛІСТНЯЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ.

№ 16 (26). ЧАЦЬВЕР, 2-га верасьня 1920 г.

Сягоныя пяты дзень „тыдню раненага і хворага чырвонаармейца“. Рабочы, селянін і грамадзянін! Ці не забыу ты даць сваім абаронцам сваю долю падмогі?

## Хітрые, ды ня у меру.

Польскіе паны хітрые і хітрые, ды ня ў меру. А так сама яны і задужака разылівые.

Калі наша камандаванье хrontам выпусьціла вядомы прыказ аб наступу на Варшаву ля здабычы міру толькі з польскім рабочымі, і ў гэтым прыказе дакранулася панскае палітычнае чеснасьці, то гэта вельмі пакрыўдзіла заможных магнатаў. Яны ўсталі на дыбы, загукалі ва ўсе горлы і патрабавалі аб'ясняньня аб няпрыемных адносінах да мірнае дэлегацыі. На першы ўзірк здавалася, што такі польскіе панскае пасланцы і сапраўды пакрыўджаны „хлопамі-мужыкамі і рабочымі“. Але пачакаўшы крыху вышла, што гэта старая сымікалка: я буду гукаць, каб ты ня гукаў. І пан гукаў, а з нашага боку маўчалі; да пары, да часу, хітруй. Цяпер-жа, як панства падняло голаў і пастарарадася абарваць нараду, Савецкаму правіцельству не патребна было далей тайць панскае далікатнасьці, якая хавалася ў тым, што мірная дэле-

гація, апроч гутаркі аб міру, яшчэ праз прывезеную з Варшавы радыё-станцыю перадавала да дому паслаўшым яе „сякіе-такіе весткі аб тых, ці іншых навінах у Саудэпі“, бач, проста кажучы, займалася шпегствам.

Гэта рамясле ляпей карыстнае панству і мабыць на яго і была ім звернута на „мірнай нарадзе“ галоўная ўвага. Пэўна так, бо, відаць, паны ахвотна прадоўжылі бы яе ў Менску, маючи пры сабе сваю радыё-станцыю.

Толькі гэтые хітрыкі ім далей не памаглі: Савецкае правіцельства далікатна запрапанавала: хочаце вісьці шчыра (і толькі) гутарку аб міру, то проша ў Рэвель, у Эстонію... хоць з дзвівумя радыё-станцыямі. Ля паноў, пакуль яны яшчэ рухаюць, заўчэсьне ісці на згоду, і яны ізноў заявілі цеганіну, настайваючы на мейсца ля перагавораў выбраць Рыгу...

Ніхай сабе ня ў меру хітрые паны таргуюцца, а нам, покуль што, хутчэй трэ' іх гнаць да Варшавы.

3. Жылуновіч.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:

Менск, Літэратацка-выдавецкі аддзел Палітычнага Упраўлення Заходняга хронту.

## Абарона Савецкіх Рэспублік.

(Весткі з хронту, адтрыманыя ад Палявога Штабу Рэвалюцыйнага Ваеннага Савету Рэспублікі за 31-га жніўня)

### Заходні хront.

У Белавежскай пушчы спробы палякоў наступаць адбіті. Вораг, пробуючы наступаць у некалькіх мясцох пры рэчку Буг, аткінут назад. Ля мяс. Лубейка ідае бойка. Там сама ідае бойка на поўдзень ад Грубяшова. У ваколіцах Краснopolia атакі ворага адбіты.

### Паудзенна-Заходні хront.

У Львоўскай і Бучачскай ваколіцах паўторные сіверны атакі ворага адбіты.

За ваеннага камісара Палявога Штабу Васільеву

## На Далекім Усходзе.

Упаўнамочаны ад Савецкага правіцельства на Далёкім Усходзе т. Віленскі, які вярнуўся з Владівастоку разам з супрацоўнікам роста, датычна міжнароднага становішча Далёкага Усходу кажа, што стычкі паміж Расеяй і Японіяй пакуль што не павінна быць, бо у Кітаі пашыраецца улада анархістаў, якіе гатовыцца выступіць прыціў Японіі. Японскі імперыялізм стаіць перад сур'ёзным становішчам у Кітаі. У Карэі бязупынна паднімаюцца партызанскія выступленыні. У Японіі разьвіваецца слабая палітычнае барацьба; адносіны Японіі да Савецкай Расеі, пакуль мы ня прыехалі на Далёкі Уход, былі недакер-

чывы, дзякуючы распаведзікам Сямёновым хвастычным чуткам. Але ўсы: Чырвонай арміі і наша шкірская інформацыя з Масіламілі недаверые да Савецкай Расеі. Шмат японскіх журналістаў заяўляюць, што Савецкая Расея адрадзіла сваю магчымасць.

Чырвоная армія сваімі пехамі звязтае на сябе ўсю японскую грамадзянску. Рэшткі Калчакаўшчыны могуць быць паважнай і розай Савецкай Расеі, бо паўтриманыя саюзнікамі маюць малую надзею, а загранічнага золата расійская конт-революцыя на жа жыць.

## Дзе імпэрыялізм?

Ангельскіе, французкіе, а найбольш польскіе прадажные газэты аж хрыпнуць, стаючыся давесці, што бальшавікі—імпэрыялісты. Бальшавікі накінду Беларусі свой ляд—вядуна абвясцілі яны вуснамі старшыні польскай делегациі. Побач з гэтым яны стараюцца давесці, што яны з'яўляюцца шчырчымі абаронцамі дробных народоў. У гэтых іх падтрымліваюць саундз-згоднікі, якіе прадалі рабочыя клясі і цяпер у пачаканьнях міністраў дабіваюцца награды за сваю здраду. Пралетарыят даўна ўжо перастаў верыць іх абманным словам. Ен ведае, чаго варты абяцанкі Антанта наладаіць "вечны мір", "Лігу нарадаў" і г. п. высокіе, а на дзеле пустые слова. Ен цяпер бачыць, што Антанта, замест таго, каб пасяля сваіх падэды правесці абяцанае разбраеніе, яшчэ больш узбройвлецца. Ен бачыць, што замест таго, каб наладаіць вечны мір, Англія, Францыя і Амерыка падгатавіяцца да новай вайны, цяпер ужо паміж сабою. Амерыка і Англія ўжо спрачоўкі з-за мораў. Тоё, што было прычынай вайны паміж Англіяй і Нямеччынай, цяпер ляжыць яблыкам нязгоды паміж Англіяй і Амерыкай. Пралетарыят усё гэта бачыць. Пралетарыят ведае, чаго варта апека Антанта над дробнымі народамі.

"Калі Савецкая ўлада ня дасціць ганаровага міру Поль-

шчы", гаварыць яна, "яна падніме насупроць Расей Бальшавікіе народы".

Але Эстонія, Латвія і Літва ўжо наладаілі мір з Савецкай Расей. Яны гэтым даказалі, што ў іх німа ніякага інтэрэсу ваяваць з расейскімі рабочымі і сялянамі. Наадварот, у адносінах да Польши яны, Літва штыком, паказалі, што ніякіх сымпатый да яе яны не адчуваюць, а барапіць яе яны і на дума-

юць. Але якое дзела Антанце да таго, што Бальшавікіе народы ня хочуць ніякой вайны. Вайна патрабана Антанце. І яна, быццам ланцужных сабак, бярэцца бізуном прымусіць Балгыпкіе краі выступіць прыці Рәсеі.

Гэткае аслабаненьне капіталістаў.

Гэткае самавызначэнне, якое дарыць Антанта.

А. В.

## Паміжнародная тавары- скасць рабочых.

Трымайцеся!

Паміжнародны з'езд рабочых мэталістаў у Копенгагене (Данія), на каторы прыехалі делегаты з 11 дзяржаваў, прыняў рэзалюцыю, прапана-

ваную мэталістамі ўсяго сьвету, каб слухацца ражэнія прафесіянальных саюзаў ўсясьветнага аб'яднання аб адкрытым падтрыманні барацьбы прыці юкіх-бы то ні было спробаў вясьці вайну.

## У Савецкай Расей.

### Справа коопэратару.

20 жніўня пад старшынством Ксения Фонтава ў вышэйшым трывнале ў Маскве разглядаліся справы коопэратару. Вінаваціліся выдатніе дзеячы коопэраторы: Корабаў, Леўрушын, Кузьнякоў, два быўшыя міністры часоў Керенскага—Нікін і Гвоздзев і цэлы рад паўнамоцных, агентаў цэнтральных сэкцыяў і цэнтр. саюзаў. Яны ўсе вінавацілі

у чыннай дзеянасці; пакіраванай дзеля зрыву эканамічнай палітыкі работніцка-сялянскага правіцельства з мэтай падгатоўкі грунту для Дэнікіна.

Рад паказаніяў на Кораба, Кузьняцова і Леўрушына вняў, што ў цэнтральным саюзе яны чынна ўпівалі на членаў праўлення старога саюзу, старонючыся ўсімі мерамі членаў праўлення, назначаных ад правіцель-

## Як жывуць там і тут.

(Вілейскі павет).

Згодна ўмовы з Літвою, не-дзякторыя мясцовасці Вілейскага павету атходаіць да Літвы: так, напрыклад, атхоеціць тры чэцьверці Ужской ляўласці і частка Мядзельскай. Гэтые мясцовасці заняты Літоўскімі войскамі. У адной занятай вёсцы, Слаўадзе Ужской вол. ў 25—28 кіламетрах ад м. Вілейкі, 19 гэта жніўня быў зроблен літоўскімі ахвідэрамі сход сялян, з "пагоняю" на шапцы, Слуцкіх ахвідэр шмат гавашу аб тым, як добра будзе міць, калі яны заусёды будуть па літоўску ўладаю. Гэта сяляне не здаволены быў ні яго пагонамі ні прадмодлою. Яны ў вочы казалі яму, што дрэнна зроблена гэта даўчэнне. "Нас, беларусоў,—карэзіліся сяляне,—дзе ні вони німа літоўца, і раптам яз нашага ведама даўчаніць да Літвы,—аддаюць лі-

тоўцам, ды яшчэ белым"... З вялікім страхам чакаюць далучэння і тны мясцовасці, якіе хутка мусяць адыйсьці пад Літву...

Уся моладзь уцікае на стану Савецкай улады. Наогул, настрой усяго сялянства да Савецкай улады самы лепшы.

Што датычыцца другой часткі павету, якая знаходаіцца пад уладаю Саветаў, то тут жыцьцё пячэ інакш.

Самая важная праца, праца палітычная, у павеце да гэтага часу вялася слаба, што тлумачыцца недахватам партыйных працаўнікоў. Але дзеякуючы 15-й арміі, якая дала сваіх партыйных працаўнікоў, гэтая праца ў хуткім часе стане на павінную вышыню.

У павеце арганізавана 21 камуністичная ячайка прываласціх і некалькі саюзаў моладзі.

У м. Вілейцы ёсьць павятовы партыйны камітэт, на чале якога стаіць партыйная тройка; пры Камітэце адчынены клуб і саюз моладзі, Наогул, дзеякуючы працы 15-й

армії, партыйная справа ідзе ўпярод.

На павеце вельмі вяліка патраба ў літаратуры і газетах, асабліва ў Беларускай. Ёсьць некалькі пунктаў агентства Цэнтральная, але яны самі нічога ня маюць і не адтрымоўваюць ніякай літаратуры, што вельмі затрудняе аткрыццё хат-читаленій і бібліятэк.

Праца Рэйкомаў і іх Аддзелаў трохі замаруджаеца падахватам працаўнікоў. Як у м. Вілейцы, так і на павеце, недахват ня толькі атпаведных працаўнікоў, але і тэхнічных, як дзеляводаў, пісцоў і інш. Біржа працы ня мае магчымасці выпаўніць усіх патраб.

16-га гэлага жніўня ў м. Вілейцы адбыўся сход школьніх працаўнікоў, на якім ухвалілі: усімі сіламі дапамагаць Савецкай уладзе. Агітаваць сярод сялян, рабіць мітынгі, тлумачыць сялянам дэкрэты і пастановы Савецкай улады і г. д.

Школы можна адчыніць

ства. Усіх вінаватых у гэтай справе ёсьць 19 чал.

Публічным адвінавацелем у гэтай справе выступіў тов. Крыленка.

## На Урангэлю.

З цэлага раду гарадоў Астрахані, Царыцына, Бранска, Троіцка, Кісанава, Калірова, Пукава, Гомеля, атпраўляюцца на хрон дабрахвотнікі і мобілізаваныя атказныя камуністы. Запіс дабрахвотнікаў перасягае ўсякае пажаданьне. Усюды ўздым аграмадны!

## Каратка і ясна.

Пасля забранія намі Алешак у горадзе нашлі расклейны па гораду Урангэлем прыказ „1 жніўня прыказ № 459. Партызаны ізноў памагаюць чырвоным. Злаўлю, павешу. Усё абмундраванье, раздадзенае бальшавікамі, даставіць ка мне ў штаб. Затайшы—узгрэю. Усім застаўшымся чырвонаармейцам прадпісваю з'явіцца ка мне. Патісаў палкоўнік Залатухін.“

## Новы мост.

Кустацкім камітэтам гарадскага будаўніцтва закончана пастрайка чыгуначнага мосту праз рэчку Табол.

усе, але не хватае школьніх работнікаў. На ўесь павет ўшчэджаюць патрабна 300 настаўнікаў.

23 жніўня закончыўся ў м. Вілейцы з'езд прадстаўнікоў Рэйкомаў і сялянскіх саветаў, на якім ухвалілі: аддаць лішкі хлеба для патраб чырвонай арміі і рабочых гарадоў, а прасіць у сваю чаргу горад, каб даў для вёскі солі, газы, мануфактуры і інш., у чым вёска адчувае вялікі недахват, бяз літасці распраўляцца і праследаваць удекаціў (дээртыраў) з Чырвонай арміі—ворагаў дыктатуры сялян і рабочых.

З'ездам ухвалена прыслать 1 верасьня па 1 прадстаўніку з кожнай воласці, дзеякуючы папаўненіем кадра працаўнікоў павятовага Рэйкома, каб апошні мог разъвіваць сваю працу і стаць на вісле свайго палажэння.

Яз. Лук'янчык.

## Кончылася съята.

Радасные гульни, которые начались сядор буржуазеі з прычын падеди паноў, раптам закончыліся. Яшчэ два тыдні таму назад салодкіе надзеі пачалі пранікаць у спалоханные кепскім прадчуцьцем душы капіталістаў. Ім здалося, што навальніца, которая надыхаўся на іх з Усходу, мінавала іх. Антанта раптам рэзка перамяніла тон. Расейскіе ўмовы Польшчы, которые яны самі толькі што призналі спрэвядлівымі, яны раптам пачалі называць ганебнымі. Замест простага міру, яны ўжо пачалі вимагаць пачеснага для Польшчы міру. Пасыпаліся пагрозы адных адных страшней. Ангэльскі флёт ужо ехаў у Балтыцкае мора. Даўнага ужо бязспрэчна перадаваўся манам. Балтыцкіе краі, утварыўшы з Расеяй мір, катоные парабіліся ўжо раўнаправнымі суседзямі апошняй, адтрымалі строгую лаенку. Іх хапелі ўжо зноў перарабіць у сабачак, которых можна падаць пакаваць хэць на с. Апопніе паджалі хвост ёсць адважыліся пікнуць праць Антанта. Яны гаты бы ўжо ўвайсьці ў сваю роўніцу і паслухмяна выпаўніць прыказ сваёй уладарніцы. Але

раптам загрымеў пярун. Чырвоная армія, которую капітальніцы лічылі чутць ні разьбітай, раптам зноў падняла магутную галаву. Наступ паклякоў мусіў спыніцца. Антанта стараецца ўсімі сіламі да казаць, што спыненьне польскага наступу дабрахвотнае, і прысылае прыказы не перахадзіць паказанай мяжы.

Але прыказы іхніе спазніліся. Легіёны ўжо раней гэтага прыказу застанавіліся ў сваім наступе і зусім па іншаму прыказу—белой гроздна му і пеўнаму—прывезу штыху Чырвонай арміі. Але вось яшчэ белой моцны ўдар ад трымала Антанта. Урангэлеўскі дэсант, той знамяніты дэсант, на якога так надзеяліся, каторы павінен быў адараўцаў ад Расеі ўраджайны Каўказ, Кубань і Дон і пакінуць рабочы люд Расеі на галодную съмерць, гэты дэсант разьбілі дащэнту. Дробныя астаткі яго хаваюцца ў ачаротах і ў суседстве з рыбамі шукаюць сабе паратунку. Карона, якую толькі што аздобная Францыя налезла на галаву барона, ускалихнулася.

Мабыць у Францыі кепская рука.

Калчак страціў галаву ра-

зам з дараванай яму каронай. Дэнікін павінен быў скінуць яе ў Чорнае мора і ўцякаць пад абарону Ангэльскіх браніносцаў у Лёдан. Цяпер і Урангэль, гэты адзінкі якіх кепскі барон, якога палюбіла недаступная красуня—Францыя, здае пазыцыю.

І ўсё вінаваты гэтые „пракляты“ бальшавікі з іх „пракляты“ Чырвонай арміяй. Ня хочуць быць разьбітымі. Ды яшчэ пагражаютъ прысласць ей у Парыж часці хадя і хадзя, але... ўсё ж такі ямейкага барона. Францыя ня рада. Ня радуецца і ўся Антанта, што съята, якое так ня даўна пачалося, ужо так хутка расцярушилася.

А. Вайцяхоўскі.

## Вакол войны.

### Правильная небясьпека.

У Лёнданскіх і Парыжскіх вайсковых кругах, галоўным чынам у Парыжы, гаворадъ аб небясьпекы ў магчымасці павароту ваенага шчасця іроніі Польшчы. Буржуазные каніталістычныя газеты пачалі трубіць аб tym, каб як найхутчай атправіць вайсковую дапамогу на польскі хront.

### І гарэлка не памагае.

Палонны легіянэр, захоплены стральцамі 461 палка, раасказвае, што 26 ліпня у часе бою пад вёскай Яськевічы, перад самым пачаткам бою з'явіўся ў ваенай форме князь Радзівіл, уласнік маєтку „Несвіж“, і для падніцца духу абяцаў наступающим па 100 р. у дзень, а за ўзяцце Несвіжу па 1000 р. кожнаму награды і апрача таго трох дні п'янстванья. Абяцаў яи простую гарэлку, а каня. Па слова палоннага, легіянэрны рашылі лепш укрыцца ў быўшых ямейкіх акомах, каб праз нейкі час зусім уячы перад рабоча-сялянскай арміяй.

## Чуткі з за- граніцы.

Да сваіх.

Расейскіе рабочыя, якіе знаходзяцца ў далёкай Аўстралії, залажышы там камуністическую партыйную арганізацыю, з'яўрнуліся да расейцаў з просьбай дапамагчы ім вярнуцца ў Савецкую бацькішчыну. Большаясьць з іх ня мае ніякіх грошай на пакупку билетаў. Аўстраўлійскае правіцельства даўно не дазваляла выехаць з Аўстраліі.

## Чырвонаармеец Панкел Ліпа.

(Сказ).

(Глядзі № 12).

Панкел да таго аддаўся ціку збору на хront, што гэты цік узіняў у ём цімнью яму падзячную сілу вялікага абавязка перад рэвалюціяй. Пад усцікам яго Панкел злаваў, што многіе таварышы нядайна, гультаявата зьбіраюцца, дваіх ён нават упікнуў за іх занарочыстую маруднасць.

Вы-жа так-то на сходзе гукалі: „Умром ахвотна!—хоць сёньня на хront!—дапомніў ім Панкел іхніе слоўы, каб уразіць іх праз гостры ўпік..“

За тое, калі ўсе вышлі на двор, пастроіліся ў роўную шарэнгу, ён рада ўздыхнуў і перакам павярнуўся направа, першым зрабіўши пъёрды крок у вароты.

III

На хront Панкелу са сваёю часцю прышлося ехаль блей пяці дзён. Іх патураючи на гэту доўгую дарогу, пакінулі вія нудзеў і не стамляўся, а, зайдзярат, быў бідзёрым і рэзвым. Усё го востра цікаўілі, ажно Панкел пешы сябе раз-по-раау: „ніколі, здаецца, мое ня было так весела“. А калі глядзеў на ўсіх, то здавалася яму, што ўсе падмачаюць гэты яго настрой...

На дваре, нібы да гэлага ішло, увеселіе язды стаяла мяккая, сонечная па-

года: сінje неба бязкрайным полагам вісела над зямллёю і, здаецца, адбівала ў сваіх сіні апустошнае поле і галеўчы лес. У чистым паветры занадта гучнымі паказваліся крыкі варон і шпакоў.

Праз усю дарогу іх поедаў спыняўся толькі на буйных стачцях, ён ішоў на падта съпешна, неек нібы гультайна, марудна, што, здаецца б, сам-бы Панкел яго падапхнуў, але ўжо мабыць такоўскае было дадзена распараджэнне іхнім вышайшим начальствам—дробные станцыі прамінанія, а спыняща толькі на вузлавых. І вось на кожнай спынцы, нібы заўчасне было ўмоўлена, іх спатыкалі рабочыя і служачыя станцыі, шмат дамешаныя сялянамі з чырвонімі съпагамі, у радох, плячу песьні пад медныя зыкі музыкі. Стройна падбліжаліся яны да вагонаў іх шалону, спычляліся і адчынялі мітынг. Чырвонаармейцы часткаю выбягалі з вагонаў і грудзіліся ў грамаду, а белой нярухомые заставаліся ў вагонах ля дзівярэй і настарожваліся ўгледзіць і учучы, што будзе рабіцца і гаварыцца. І бачылі, як усюдых аднакава, з прышоўшых да іх на спатканье выходаў чалавек, адзяляўся ад усіх і пачынаў казань. І калі ён канчаў, то яго зъмянілі другіе, дзе больш, а дзе менш. Так сама аднака ўсёды адзяляўцаў на іхніе вітаньне, на іхнае шчырае пажаданьне па чарзе вызываліся з іх, чырвонаармейцаў, разьбітнайшыне і разьвейшыне. Як прывітаньне, гэдак і адзяляўца вызываліся ў простай зразумелай мове, ішчырмі ўсплні словамі і право-дзіліся пекінмі наіграмі музыкі.

Панкел быў у гэтом настрою, што з цікам, з углыбам лавіў кожнае слова прамоўцаў, дапускаў яго да сэрца і салодка, вячна адчуваў сваё пачуцьцё.

На адзін з чародных мітынгаў быў нават сам даручыўся ў камісара сказаць невялічкую, але моцную, гарачую прамову і, дастаўши саглас, з рыту пачаў гатовіца к выступу. Скліпеньне, хворма прамовы ў яго галаве злажылася паміж яго патугі, сама сабою, і на перагоне Панкел старана пачаў яе аблаждваць. Кожную думку, кожнае слова быў аглядаў з усіх бакоў, перастаўляў з места на места, падмияніў адно другім, дапасоўваў мацнейшае па ўложанай у яго сіле да слабейшага. І гэтым сваю прамову Панкел кіраваў на адну мету, намерваваў збіць ёю адну цэль: бадзёрым, магутным пазыўкам запаліць у сваіх таварышоў смагу безпагаднай помсты да ворагаў працоўнага народу, да нішчыцеляў волі беднага, прыгаждэнага люду; улажыць у іх нутро жалезнную ўпартасць і згартаваць волю да вярхменай паборы. Усё, што адцягвае думкі ад гэлага съятоў дзеяла, што сваю самотнаю драбязь з'яўмічае сэрца, наганяе жуду і адбівае надзею, ён мусіў аганіці з'яўлясці на нічога, задушыць.

„Толькі ісціці ўперад, як я ішоў да гэтуту!“

(Працяг будзе)

Цішна Гартны.

## Апошні крык.

Як гоман лесу ў непагоду,  
Як з пушты зьвера дзікі зык,  
У наш край даносіца з уходу  
Паноў апошні... страшны крык!..

Туды зъяцелісь ўсяго съвету  
Усе кривапіцы—багачы,  
І там ішчэ вольна, без запрэту,  
Лятаюць нібы крумкачы.

Крычаць і юцаць дні і ночы  
На згніушым трочам каралёў:  
І поту хочаца рабочых,  
І піць з сялян патрэбна  
кроў...

У сэрцы іх жыве замера,  
Каб зноў вярнуць няволі век...  
Але на гасціне ў людзях вера,—  
Рабом на будзе чалавек!

Падняцца можна і за хмары,  
Але лятаць на доўга вані...  
Ваяк чырвоны—праletарый—  
Дастане кулев і там!

30/VIII/20 г.

М. Кудзелька.

## У ПОЛЬСКІМ ЛЯГЭРЫ ваеннапалонных.

(За Беларускую справу).

Мо'вы, дарагіе чытачы, на ведаце, што такое польскі лягэр ваеннапалонных? О, трэба пабываць у ём, каб верна думашь аб ём. Але на раджу. Лепш вось пацікаўцеся. Трудна паверыць мокаму, але гэта так!

Перш-на-перш лягэр—гэта заграда з калючага дроту, у сярэдзіне якога стаяць баракі з дошчак з такою-ж стрэхай, пакрытай прасмоленым паперам, які не збліяе ні ад дажджа водой вады, ні ад марозаў. Калі дроту звычайне сотні амучаных людзей, якіе праз яго старавацца гаварыць з выпадковымі прахожымі, і наогул з тымі, каго можна зубаць і папрасіць хоць "тутунчыку," а калі гэта было-можна, то чаго небудзь з яды. Варта і нас направіла ў адні з баракаў. Нас акружыла куча людзей да таго абарваных, што адзенца от-от зваліца з плеч адзеяна; былі і саўсім голыя; выраз гвару быў такі прасачы, шчокі так паупадалі, усе быў так худыя, што пры наглядзе на іх не заставалася нікога сумненія, што іх мучыць голад; некаторые грызлі зваленую сухую косьць; і некаторые воддаль напаліся ў съметнікавай яме, ластаючы адтуль лупіны ад калі-то абрэванае картоплі, клалі яе ў кацилкі, мусі думаючы зварыць—былі і такіе, што гэтые лупіны проста елі сирымі; насырод баракау сядзеу голы амаль чалавек (сарочкі астак на ём вісеў); сядзеу ёй на кокішках і ціжка ціжка крахтаў; крахтаў, стягнаў і плаакаў: бедны, у яго быў дэзынтэрый, і ён відаць канчаў тут сваё жыццё; калі кухні быў сабраўшыся тлум

народу, які хто-то ад дэзвярэй адганаў кухонным апалонікам. У самым бараку быў такая цесната, што людзі на нарах быў адзін калі другога, як спаны ў стоўпе: духата была немажлівая. На асвабоджаных дзеля нас месцах мы памяцьціліся з вілікім трудом. Пачаліся размовы. Па 1 фунту яды было мала і выдавалася неакуратна: бывала, што цэлых трэці дні нічога не давалі і адзін дзень зранку, другі падвечар, трэці саўсім аб адной каве прыходзілася трывальнь. Уес пракліналі дзень і гадзіну, калі яны папалі ў палон.

Палёгшы ў адзін мітуз аддыхаць, мы быў атакованы цэлаю арміяй вошай і блох, якіе ў нашых асобах аткрылі новы даходны матэрык. Зараз мы учулі моцны голас, каторы рэзаў дысанансам; але ураз усе паразьбягліся. Мы ўбачылі машыну, якай праизводжвала гэты голас. Гэта быў здаровы чалавек з такім-же здаровым кіем. Параунаўшыся з намі, пытава, што мы. Па адказе чуме: сволачы, пазнаецце тут "як бунтаваць", і паказаўшы кій, пашоў далей.

Праз тыдзень адзін з нашых сяброў захварэў, і яго з'явіўся ў бальницу. Пачакаўшы, у адзін дзень захварэлі астальныя усе

мы з нашае кампаніі; некаму было за намі глядзець. Хворых было поўны барак. Тры заразы: тыф, дэзынтарэй і гішпанка каілі нямілабыціва народ і кожды дзень унаслідзе малілу дзесяткі людзей. Нябожчыкі вяляліся пад нагамі і некаму іх было забраць, толькі адзежа, якая была, з'яздзілася саусім. Усюды стагнавалі дэзынтарэйкі. Смурод задаўліваў дыханье. Мэдыцынская помач выяўлялася ў зэмэрэнны тэмпературы, атпраўляясь было некуды. Заражаліся адзін за другім і фельчары. Незабавам на стала і ўсіх маіх таварышай. Я быў на краю жыцця: яда, якая выдавалася, да таго на ішла, што прашуна было глядзець на яе. Гнідая, к. валкімі пакрышанай капуста, мёрзлая картофля і съмардзючая каша! Толькі паменне іншай яды, недахват гэтае і бязын пагэтаму памерці з гладу застаўлялі есці яе

Некаму і прынясьці было. Я слабеў з кожным днём, і недалёка заставалася да тога, каб пайсьці за сябрамі. Але, о, вілікае шчасце! Мне прыслалі падмогу за адзін тыдзень з двух месцаў: з дому і ад беларускай партыі сацыялісту-рэвалюцыянэр.

З сяла.

## Жыцце чырвонаар- мейца.

### Чырвоные гэроі.

У нашай арміі гераіскі адважны полк Н. Петраградакай стр. дывізіі першымі днімі жнівея вёў крывавыя бітвы з з варожымі танкамі. У гэтай славнай бітве асабіста вызначаліся першая і трэціцяя роты. Камандзір і чырвонаармейцы стараліся адны перад аднымі перайсьці меры храбрасці і самаахвярнасці. У гэтай бітве быў забіты камандзір палка і быў ранены некалькі чырвонаармейцаў.

### Свядомасць і адвага чырвонаармейцау.

У бойках з белапалякамі кожны свядомы чырвонаармеец—гераі. Адбываецца гарачая бойка. Пан так і смаляць з кулямётаў на нашых. Але шго-бы ні здарылася, трэ-

ба даставіць тэрміновы прыказ. І сланец тав. Хвядотаў, ні на хвілю не задумываючыся, ляціць з прыказам пад пякельным кулямётным агнём. Падаў прыказ куды трэбило.

На адну роту наваліліся танкі. З першага разу, ні хо чучы, чырвонаармейцы падаліся троху назад. Камандзір роты тав. Ціхаміраў кінуў сваю роту ў контр-атаку на танкі і пагнаў іх.

Пад націкам такіх-же танкоў цэлы полк паддаўся на цэлые 2 вярсты нааад. Камандзір прывёў свае часці ў парадак і кінуўся ў контр-атаку; усе біліся як львы, плячо ў плячо. Становішча пасяля гэтага палепышлася.

Такім чынам, выкоўваецца сталёвая сіла і цвёрдая свядомасць сярод чырвоных герояў. Пры гэтакіх варунках перамога над польскімі катамі нямінуча.

## Што робіцца на Беларусі.

### Голос сялян.

Жыхары Лідзкага і Ашмянскага паветаў, сумежных з новінскімі літоўскімі расейскімі землямі, сабраюцца да збору ў сялінгі і выносяць адносінскія пастановы аб дзяржавных іх да Савецкай Беларусі.

### У Лепельшчыне.

У вызваленім ад паліакоў Лепельскім павеце губернскім саветам гаспадарства адноўлені ўсе гаспадарствы, вернутыя ўзвезеная маентасць. Гэтае стараньне да пасеву азінны.

## Па Менску.

Тыдзень помачы хворым і раненым чырвонаармейцам.

Пачаўшыся 29-га жніўня ў Менску і павеце тыдаеъ помачы хворым і раненым чырвонаармейцам адбываеца з агрэдадным успехам; скарбничны збор у Менску дасыць парадачную суму. Працоўны люд ахвотна зносіць падаркі для пашарпешных за рэвалюцію чырвонаармейцаў ваякоў. На павеце сяляне даюць харчы, палатно, ляпці і іншы. Наогул, трэба адзначыць вялікую зацікаўленасць вёскі, узвізку з наладжным тыднем.

### Суботнік у шпіталях.

Аддзел працы паміж кабет наладжвае на гэтым тыдні асаблівы суботнік для ачсткі шпіталяў і для помачы чырвонаармейцам. У гэтім суботнік мае быць зроблена санітарная ачыстка шпіталяў, апрача гэтага маюць быць здравлены ўсе патрабы чырвонаармейцаў, якіе знаходзяцца ў шпіталях. Найбольш увагі звязаны на гэты дзень працоўніцы і голкі, якія будуть латапы бялізуны чырвонаармейцам. Чарговы суботнік выклікае паміж Менскіх работніц вялікую зацікаўленасць.

### Дзень барацьбы з крывакай.

Сягоўня, 2-га верасьня, у Менску адбудзецца дзень барацьбы з крывакай. На вуліцах будуть расклеены спэцыяльныя лістоўкі і адбудзіца мітынгі і лекцыі з арганізаційні з крывакай, галоунамі, чынам у рабочых кварталах.

Кожны грамадзянін павінен быць на аднэй з гэтых лекцыяў.

### Ніхай атпаведныя ўлады звязаны з увагу!

Нас просьці адзначыць, што, як паведамляюць некаторые інструктары, работнікі сельскай і лясной гаспадаркі изўная частка агентстваў районных харчовых камітэтў па ўчоту маемасці народных маёнткаў праігуляе большым несправядлівую чынніць.

Здараліся выпадкі, калі гэтые агенты, прыняжджаючы ў маёнтак, аб'яўляюць сібе ўпраўляющимі, якія лічачціся з тантрэйшым упраўляющим, адбираюць ключы ад рэзідэнцій камітэтў і перадаюць іх каму ім захочацца.

Апрача гэтага, гэтые агенты, возяць з сабой скрыні, міла, бэнзін і інш. і падаюць ўсе гэта па "таксе": 1 франк—20 ф. муки. Атпаведные ўлады павінны відзіць і спыніць гэткую нармальнасць.